

ЭКСПЕРТНЫ АСЯРОДАК



РЭГІЯНАЛЬНЫЯ ДРАЙВЕРЫ РОСТУ ЦІ ДОНАРЫ?

Асноўная частка беларусаў абірае буйныя гарады для камфортнага жыцця. Гараджанамі сёння могуць назваць сябе амаль 7,5 мільёна нашых суайчыннікаў, а вяскоўцамі — каля двух мільёнаў. Такі разрыў зразумелы — у буйных цэнтрах лягчэй знайсці работу, узровень і якасць жыцця лепшыя, ёсць развіццё тэрыторый... Усё гэта большай часткай характэрна для абласных цэнтраў, магчымасці малых і сярэдніх гарадоў больш сціплыя. Таму зразумела, чаму ўлады паставілі перад сабой задачу развіцця эканомікі гэтых рэгіёнаў, каб скараціць разрыў у якасці жыцця насельніцтва. Акцэнт зроблены на 11 гарадах краіны з насельніцтвам больш за 80 тысяч чалавек, дзе ў бліжэйшыя гады павінна быць забяспечана паскоранае сацыяльна-эканамічнае развіццё. У спіс гарадоў, якім нададуць «другое дыханне», увайшлі Баранавічы, Пінск, Наваполацк, Полацк, Орша, Мазыр, Ліда, Барысаў, Салігорск, Маладзечна і Бабруйск.

Ці можна разглядаць гэтыя населеныя пункты ў якасці не толькі драйвера рэгіянальнага развіцця, але і донара для сумежных тэрыторый? Якім чынам можна замацаваць людзей на перыферыі? Якія праблемы мясцовага самакіравання сёння існуюць? Адказы на гэтыя і іншыя пытанні шукалі ўдзельнікі круглага стала, які прайшоў у прэс-цэнтры БелТА з ініцыятывы беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў (далей — БІСД) на тэму «11 цэнтраў прыцягнення — рэгіянальныя драйверы росту». У якасці экспертаў запрасілі старшыню Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Міхаіла РУСАГА, старшыню Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па аграрнай палітыцы Мікалая ШАЎЧУКА, дырэктара БІСД Алега МАКАРАВА, намесніка дырэктара БІСД Юрыя ПРАКОПАВА, аналітыка гэтага інстытута Андрэя ЧАРНАБАЯ і дырэктара даследчага цэнтра ІПМ (які займаецца даследаваннямі, прагнозамі, маніторынгамі) Аляксандра ЧУБРЫКА.

стар. 4, 13

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Парламенцкая дыпламатыя



У Савеце Рэспублікі прайшлі сустрэчы з шэрагам кіраўнікоў дыпламатычных місій у Мінску.

стар. 2

Падтрымаць ініцыятыву



Старшыня Гродзенскага аблсавета дэпутатаў Ігар Жук адказаў на пытанні жыхароў рэгіёна.

стар. 14

Дапаможам, чым зможам



Ніводзін зварот да сенатараў падчас прамых ліній і прыёмаў грамадзян не застаецца без увагі.

стар. 14

Вялікія магчымасці



Як у датацыйным раёне змаглі ажыццявіць 12 мясцовых ініцыятыў, даведаліся старшыні Саветаў дэпутатаў базавага ўзроўню Гомельшчыны.

стар. 15

Каб не павесілі замок



Жыхары Бабіч, што на Брэстчыне, не хочуць страціць адзіную ў вёсцы грамадскую установу.

стар. 16